

**План работы бібліятэк  
Дзяржаўнай установы культуры  
“Мастоўская раённая бібліятэка” на снежань 2021 г.**

*Бібліятэкі ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка” у 2021 годдзе прымаюць удзел у праектах, праграмах і акцыях:*

- 1. Бібліятэчны інтэрнэт-праект “Поэзия онлайн”;*
- 2. Віртуальны бібліятэчны праект “Пісьменнікі-юбіляры”;*
- 3. Краязнаўчы анлайн-праект “Пазнай свой край”;*
- 4. Раённая бібліятэчная праграма сямейнага чытання “Семья у книжной полки” на 2021-2023гг.;*
- 5. Раённая бібліятэчная праграма “В гармонии с возрастом” на 2021 – 2023 гг.;*
- 6. Раённая інтэрнэт-акцыя “Молодежь против наркотиков”;*
- 7. Краязнаўчы анлайн-праект “Родам з нашай зямлі” (філіял “Мілявіцкая СБ”).*

**Мастоўская раённая бібліятэка**

- “СПИД без мифов и иллюзий” (да Сусветнага дня прафілактыкі СНІД) – бібліяграфічны агляд, 01.12
- “СПИД: в поисках надежды” (да Сусветнага дня прафілактыкі СНІД) – кніжная выстава, 01.12
- “СПИД – проблема мира” (да Сусветнага дня прафілактыкі СНІД) – дзень інфармацыі, 01.12
- “Согреем душу теплым словом” (да Дня інвалідаў) – слайд-гутарка, 03.12
- “Святло паэзіі Максіма Багдановіча” (да 130-годдзя з дня нараджэння М.Багдановіча, раённы інтэрнэт-праект “Поэзия онлайн”) – анлайн-чытанне, 08.12
- “Геній беларускай літаратуры” (да 130-годдзя з дня нараджэння М.Багдановіча, раённы інтэрнэт-праект “Поэзия онлайн”) – паэтычны салон, 09.12
- “Новогоднее настроение” – фотазона, 11.12
- “К вам спешим на Новый год” (работа бібліёбуса) – навагодні экспрэс-маршрут, 28.12; 29.12

**Сектар па абслугоўванню дзіцячага чытача**

- “Сюда приходят дети – узнать про всё на свете” – экскурсіі, снежань
- “Не заганяй сябе ў пастку, СНІД” (да Сусветнага дня прафілактыкі СНІД) – анлайн памятка, 01.12
- “Мир спасёт доброта” (да Дня інвалідаў) – свята, 03.12
- “Снежная-нежная сказка зимы” (аматарскае аб’яднанне “Читай-компания”) – літаратурны турнір, 19.12
- “Да духоўнасці праз кнігу” – хвіліна роздуму, 22.12

**філіял “Мастоўская гарадская бібліятэка”**

- “Права дзетенышей” (аматарскае аб’яднанне “Чароўны ліхтарык”) – інфармацыйная гадзіна, 08.12
- “Краю мой родны” (да 130-годдзя з дня нараджэння М.Багдановіча, раённы інтэрнэт-праект “Поэзия онлайн”) – анлайн-чытанне, 09.12
- “Адвент-календарь” – анлайн майстар-клас, 21.12
- “Волшебство своими руками” – навагодняя майстэрня, 23.12

#### **філіял “Гудзевіцкая сельская бібліятэка”**

- “СНІД – смяротная пагроза” (да Сусветнага дня прафілактыкі СНІД, аматарскае аб’яднанне “Залаты ўзрост”) – дзень інфармацыі, 01.12
- “Краю мой родны...” (да 130-годдзя з дня нараджэння М.Багдановіча) – вечар паэзіі, 08.12
- “Вершы Максіма Багдановіча” (да 130-годдзя з дня нараджэння М.Багдановіча, раённы інтэрнэт-праект “Поэзия онлайн”) – анлайн-чытанне, 09.12
- “Раманс “Зорка Венера” (да 130-годдзя з дня нараджэння М.Багдановіча) – музычна-паэтычная старонка, 09.12
- “От ответственности до преступления” – дыспут, 10.12
- “Здравствуй, праздник Новый год!” – гульнёвая праграма, 22.12
- “Зимняя композиция” – гадзіна творчасці, 24.12

#### **філіял “Дубненская сельская бібліятэка”**

- “Вершы пра Беларусь паэта М.Багдановіча” (да 130-годдзя з дня нараджэння М.Багдановіча, раённы інтэрнэт-праект “Поэзия онлайн”) – анлайн-чытанне, 04.12
- “Зимняя сказка” – майстар-клас, 18.12
- “Мы встречаем Новый Год” (аматарскае аб’яднанне “Селяночка”) – вечар-сустрэча, 24.12

#### **філіял “Зарудаўеўская сельская бібліятэка”**

- “Асцярожна СНІД” (да Сусветнага дня прафілактыкі СНІД) – гутарка, 04.12
- “В Новый Год мы не скучаем, лепим, клеим, вырезаем” – вясёлая майстэрня, 19.12

#### **філіял “Лунненская сельская бібліятэка”**

- “Любовь романтична – болезнь нет” (да Дня прафілактыкі СНІД) – экспрэс-інфарміна, 01.12
- “Нязгасная зорка беларускай зямлі” (да 130-годдзя з дня нараджэння М.Багдановіча) – літаратурна-музычны вечар, 09.12
- “Праздник к нам стучится...” – майстар-клас, 14.12
- “Новый год в кругу друзей” (аматарскае аб’яднанне “Гаспадынька”) – святочнае пасяджэнне, 30.12

#### **філіял “Мікелеўшчынская сельская бібліятэка”**

- “Мы, наши дзеді і ВІЧ-інфекцыя” (да Сусветнага дня прафілактыкі СНІД) – інфарміна, 02.12
- “Нязгасная зорка Максіма Багдановіча” (да 130-годдзя з дня нараджэння М.Багдановіча, раённы інтэрнэт-праект “Поэзия онлайн”) – анлайн-чытанне, 09.12

- “Падарожжа ў зімовы лес” (аматарскае аб’яднанне “Пралеска”) – гульня-падарожжа, 26.12

#### **філіял “Мілявіцкая сельская бібліятэка”**

- “І не знікаць паэтам вечна” (да 130-годдзя з дня нараджэння М.Багдановіча, раённы інтэрнэт-праект “Поэзия онлайн”) – анлайн-чытанне, 04.12

- “І не знікаць паэтам вечна” (да 130-годдзя з дня нараджэння М.Багдановіча) – літаратурны агенчык, 05.12

- “И хорошее настроение не покинет нас” – забаўляльна-гульнёвая праграма, 18.12

#### **філіял “Пацавіцкая сельская бібліятэка”**

- “Наши знания о ВИЧ/СПИД” (да Сусветнага дня прафілактыкі СНІД) – віктарына, 02.12

- “Пясняр чыстае красы” (да 130-годдзя з дня нараджэння М.Багдановіча) – гадзіна паэзіі, 09.12

- “Новогодние приключения” (сумесна з філіялам “Пацавіцкі цэнтр вольнага часу і культуры”) – ранішнік, 26.12

#### **філіял “Пескаўская сельская бібліятэка”**

- “Святло паэзіі Максіма Багдановіча” (да 130-годдзя з дня нараджэння М.Багдановіча) – конкурс на лепшае чытанне вершаў паэта, 03.12

- “Светлы ж след будзе вечна жывым” (да 130-годдзя з дня нараджэння М.Багдановіча) – конкурс малюнкаў, 08.12

- “Наш Багдановіч” (да 130-годдзя з дня нараджэння М.Багдановіча) – літаратурна-музычная кампазіцыя, 09.12

- “Духоўныя святыні Мастоўшчыны” (аматарскае аб’яднанне “Зносіны”) – завочнае падарожжа, 12.12

- “Как встречали Новый год” – экспрэс-агляд, 12.12

- “Новогодние фантазии” – майстар-клас, 18.12

- “Твая хатняя бібліятэка” (раённая бібліятэчная праграма сямейнага чытання “Семья у книжной полки”) – урок інфармацыйнай культуры, 19.12

- “Дед Мороз и компания” (сумесна з філіялам “Пескаўскі сельскі клуб”) – забаўляльная праграма, 26.12

#### **філіял “Правамастоўкая сельская бібліятэка”**

- “Я с книгой открываю мир” (раённая бібліятэчная праграма сямейнага чытання “Семья у книжной полки”) – дзень сямейных зносін, 10.12

- “В ожидании чуда” – пазнавальная гадзіна з майстар-класам, 17.12

- “Дружеские встречи под Новый год” (аматарская аб’яднанне “Карані”) – пасяджэнне, 29.12

“Наркомания – путь к гибели” – інфармацыйны ўрок, 30.12

#### **філіял “Рагозніцкая сельская бібліятэка”**

- “Знать, чтобы жить” (да Сусветнага дня прафілактыкі СНІД) – дыялог, 01.12

- “Путешествие в страну Вежливости” (аматарская аб’яднанне “Чамучкі”) – урок этыкету, 05.12
- “Даніна павагі і любові” (да 130-годдзя з дня нараджэння М.Багдановіча) – літаратурная гасцёўня, 09.12
- “Душа мая” (да 130-годдзя з дня нараджэння М.Багдановіча, раённы інтэрнэт-праект “Поэзия онлайн”) – анлайн-чытанне, 09.12
- “Елка к нам пришла” (сумесна з філіялам “Рагозніцкі цэнтр вольнага часу і культуры”) – ранішнік, 26.12
- “Рождественские встречи под Новый год” – калядныя вячоркі, 26.12

#### **філіял “Стралецкая сельская бібліятэка”**

- “Сагрэем душу цёплым словам” (да Дня інвалідаў) – акцыя, 03.12
- “У вянок Максіму” (да 130-годдзя з дня нараджэння М.Багдановіча, раённы інтэрнэт-праект “Поэзия онлайн”) – анлайн-чытанне, 04.12
- “Нязгасная зорка паэта” (да 130-годдзя з дня нараджэння М.Багдановіча) – літаратурна-музычны вечар, 05.12
- “С Новым годом и Рождеством” – выстава-экспазіцыя, 24.12

#### **філіял “Струбніцкая сельская бібліятэка”**

- “Пясняр Беларусі сінявокай” (да 130-годдзя з дня нараджэння М.Багдановіча, раённы інтэрнэт-праект “Поэзия онлайн”) – анлайн-чытанне, 05.12
- “Если хочешь долго жить – сигареты брось курить” – урок здароўя, 08.12
- “Новый год – время чудес” (аматарская аб’яднанне “Краіна талентаў”) – пасяджэнне, 24.12

#### **філіял “Харціцкая сельская бібліятэка”**

- “Зорка гарыць, і не вяне вянок” (да 130-годдзя з дня нараджэння М.Багдановіча, раённы інтэрнэт-праект “Поэзия онлайн”) – паэтычная візітка, 09.12
- “В стране морозных снежинок” (сумесна з філіялам “Харціцкі цэнтр вольнага часу і культуры”) – конкурсна-гульнівая праграма, 12.12
- “Ведаць. Выконваць. Адказваць” – гадзіна- паведамленне, 17.12
- “Кнігі, якія дапамагаюць жыць” – краязнаўчая хвіліна, 23.12
- “А у нас Калядачкі: будуць бліны ды аладачкі” (аматарскае аб’яднанне “Сердца открытые добру”, сумесна з філіялам “Харціцкі цэнтр вольнага часу і культуры”) – фальклорная праграма, 25.12
- “Водим, водим хоровод, в самый лучший Новый год” (сумесна з філіялам “Харціцкі цэнтр вольнага часу і культуры”) – навагодні дзіцячы ранішнік, 26.12
- “Новогодние приключения Деда Мороза и Снегурочки” (сумесна з філіялам “Харціцкі цэнтр вольнага часу і культуры”) – тэатралізаванае прадстаўленне, 31.12